

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 131 (6107) | 10 чэрвеня 1938 г., пятніца | ЦЕНА 10 КАП.

Узброеная рашэннямі лютаўска-сакавіцкага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказаннямі таварыша Сталіна, КП(б)Б правяла вялікую работу па выкрыццю і выкарчоўванню трацкіска-бухарынскіх і буржуазна-нацыяналісцкіх агентаў фашызма, па ліквідацыі вынікаў іх варожай дзейнасці.

Загартаваныя ў барацьбе з ворагамі народа, цесна згуртаваныя вакол сталінскага Цэнтральнага Камітэта і правадыра народаў вялікага Сталіна, магутным, непахісным атрадам прыходзяць большэвікі Беларусі да свайго XVII з'езда.

Шчырае большэвіцкае прывітанне дэлегатам XVII з'езда КП(б)Б!

## ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

Учора адбыўся пленум ЦК КП(б)Б. Пленум разглядаў арганізацыйныя пытанні XVII з'езда КП(б)Б і зацвердзіў адчот ЦК КП(б)Б.

Дакладчыкам па адчоту ЦК КП(б)Б зацверджан выконваючы абавязкі сакратара ЦК КП(б)Б тав. А. А. ВОЛКАЎ.

## XVII З'ЕЗД КП(б)Б

Сёння адкрываецца XVII з'езд комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі. Год, які адзначае большэвікоў Беларусі ад свайго XVI з'езда, — багаты буйнейшымі палітычнымі перамогамі ў жыцці нашай партыі і ўсёй краіны.

Трацкіска-бухарынскія і нацыяналістычныя бандыты, арудваюшыя ў іраўніцтве ЦК КП(б)Б і іншых рэспубліканскіх і раённых арганізацыях, ісклячаныя ворагі нашай радзімы шараворычы, галадзеды і іншыя подлыя драднікі ганялі і кроў і шчасцем Беларускага народа. Гнусныя агенты фашысцкіх разведкаў марылі аб расчлененні і разгроме СССР, аб продажы БССР польскаму фашызму.

Узброеныя рашэннямі лютаўска-сакавіцкага Пленума ЦК ВКП(б), КП(б)Б ааграміла і паспяхова выкарчоўвае трацкіска-бухарынскія і нацыяналістычныя бандытаў, яшчэ больш умацавала сваю сувязь з беспартыйнымі масамі, узняла рэвалюцыйную пільнасць сваіх радаў і дасягла сур'ёзных поспехаў ва ўсіх галінах сацыялістычнага будаўніцтва, палепшыла партыйную работу і прыходзіць да свайго з'езда к ніколі загартаванай у барацьбе з ворагамі, маналітнаю і згуртаваную вакол сталінскага Цэнтральнага Камітэта нашай партыі, вакол свайго ўдарага правадыра вялікага Сталіна.

Вялікасны разгром ворагаў народа, выкрыццё эсрадніцкіх каварных плаў лазучыкаў фашысцкіх разведкаў — унікальная перамога ўсёй нашай партыі, у тым ліку і КП(б)Б, за прайшоўны год.

Разам з разгромам і выкарчоўваннем сінх гнёдаў ворагаў народа, партыйныя арганізацыі Беларусі правялі вялізарную работу па вылучэнню новых кадраў партыйных і непартыйных большэвікоў. Да кіраўніцтва на адказнай участкі партыйнай, саветскай і асападарчай работы прыйшлі новыя кадры, новыя актыўныя камуністаў і беспартыйных, бязмежна адданых нашай партыі, гатовых да канца змагацца за вялікую справу партыі Леніна—Сталіна. Дастаткова сказаць, што за апошні год на кіруючую цэнтральную, бласную і раённую партыйную работу вылучана 486 членаў партыі, у тым ліку 115 сакратараў райкомаў і гаржаў КП(б)Б, 184 інструктараў. 72 камуністы вылучана на работу ў бласныя камітэты партыі, 25 камуністаў — у апарат ЦК КП(б)Б. Сотні і тысячы партыйных і непартыйных большэвікоў Беларусі вылучаны на саветскую, гаспадарчую і іншыя работы. Па адной, напрыклад, Віцебскай абласці з пачатку гэтага года на кіруючую работу вылучана 1.139 чалавек. А партработу вылучана 206 камуністаў. На гораду Менску на адказную работу вылучана 70 непартыйных

вразумелі ўказанні таварыша Сталіна аб неабходнасці павышэння рэвалюцыйнай пільнасці, аб сутнасці капіталістычнага акружэння. Яны паказалі ідэйны і палітычны рост камуністаў. Дзелавітасць і прычыповасць, а якую камуністы крытыкавалі сваіх кіраўнікоў, большэвіцкая стараснасць, пачуцці велізарнай адказнасці за справу нашай партыі, за далейшы перамогаў сацыялізма, якімі былі праякнуты выступленні камуністаў, ярка паказалі, якую вялікую палітычную школу прайшлі нашы кадры за апошні год.

Нашы мудрыя правадыры і настаўнікі Ленін і Сталін заўсёды вучылі і вучаць нашу партыю не зазнавацца, не кічыцца поспехамі. Пospехі нашы сапраўды велізарныя, але ніякі нікому не павінны ўскружыць галаву. Тым больш што ў рабоце нашых партыйных арганізацый ёсць яшчэ многа буйных недахопаў. Перад большэвікамі Беларусі стаяць задачы велізарнай палітычнай важнасці. Далейшы паспяхоўны рух наперад з усёй вострай стаяць задачу палітычнага выхавання новых, прышоўшых да кіраўніцтва, партыйных, саветскіх, гаспадарчых і іншых кадраў. Задача заключавана ў тым, каб яшчэ смялей вылучаць новыя, адданыя нашай партыі кадры, практычна і штодзённа дамагачы ім, узброіць іх большэвіцкім, умемнам арыентаваным у міжнародным і ўнутраным становішчы нашай краіны. Задача заключавана ў тым, каб вылучаць нашы кадры ў духу дэячых лідэраў сталінскага тыпу, дастойных давер'я нашага гераічнага саветскага народа. Велізарнае значэнне ў гэтай сувязі набыла партыйная прапаганда, у пастаноўцы якой ёсць яшчэ рад буйных недахопаў.

Большэвікі Беларусі жывуць і працуюць на мяжы з капіталістычным светам, з фашыскай Польшчай. Тым больш мы павінны памятаць мудрае ўказанне таварыша Сталіна аб сутнасці капіталістычнага акружэння. Тым больш мы павінны трымаць увесь народ наш у стане мабільнай гатоўнасці, каб ніякі правазачыні ворагаў не маглі асацігнуць нас занапак. Тым больш мы абавязаны сістэматычна павышаць рэвалюцыйную пільнасць камуністаў, у чыстае захоўваць нашы партыйныя рады. Тым больш мы павінны мадаваць абароназдольнасць нашай краіны.

Комуністычная партыя большэвікоў Беларусі, правядзячы велізарную работу па выкарчоўванню ворагаў народа, у той-жа час дапусціла буйныя памылкі, што выявіліся ў няправільным выключэнні з партыі чэсных камуністаў, абнаслаўленых ворагамі і кар'ерыстамі. Студзеньскі Пленум ЦК ВКП(б) асудзіў факты няправільнага выключэння камуністаў з партыі, паставіў перад партыяй і аналізаваў



Перадвыбарчы сход выбарчыкаў 5 участка Чыгуначнай выбарчай акругі горада Менска. Выступае кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Чыгуначнай выбарчай акругі Павел Якаўлевіч Сабола.

### НОВЫМІ ВЫТВОРЧЫМІ ПЕРАМОГАМІ АДЗНАЧАЮЦЬ ПРАЦОВНЫЯ БССР НАБЛІЖЭННЕ ДНЯ ВЫБАРАУ У ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ПЕРАТВОРЫМ ЗАВОД У НЕПРЫСТУПНУЮ КРЭПАСЦЬ АБАРОНЫ

Калектыву рабочых менскага станкабудаўнічага завода імя Варашылава з велізарнай радасцю вылучыў кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР геніяльнага прадаўжальніка вялікай справы Леніна, любімага правадыра народаў таварыша Іосіфа Вісар'янавіча Сталіна. Вяліка была наша радасць і лікаванне, калі мы атрымалі вестку аб згодзе таварыша Сталіна балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай рэспублікі на нашай Прамысловай выбарчай акрузе.

У дні выбарчай кампаніі на заводзе адчуваецца велізарны палітычны і вытворчы ўздым. Майскі план завод выканаў на 110 проц. Наперадзе ідзе кацельны цэх, які выканаў майскае заданне на 135 проц. Асобныя брыгады, як напрыклад, брыгады тт. Высоцкага, Кніжнікава і Фундзілера выканалі план на 250 проц.

Рыхтуюцца да дня выбараў рабочыя першага пралёта механічнага цэха, дзе

майстрам т. Барашкін, ўзялі на сябе абавязаньства выканаць поўгадавы вытворчы план да 20 чэрвеня.

За ўзорнае выкананне плана па выпуску станкоў «СТ-1» брыгада майстра тав. Косеневіча заваявала заводскі пераходны чырвоны сцяг.

За дні падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Савет БССР павялічыўся лік агітатары — да 70 чалавек. На заводзе працуе 29 гуртоў па вывучэнню Камуністычнай і выбарчага закана БССР.

— Вялікі гонар, — сказаў на занятках стэханавен кацельнага цэха тав. Мятліцкі, — аказаны беларускаму народу таварышам Сталіным і яго баявымі сарэтыкам абавязвае нас яшчэ больш палепшыць нашу работу, ператварыць наш завод у непрыступную крэпасць абароны.

**С. Л. АІЗМАН,**  
інжынер, загадчык вытворчэсці  
менскага станкабудаўнічага за-  
вода імя Варашылава.

### НА ДАСТОЙНУЮ СУСТРЭЧУ ГІСТАРЫЧНАГА ДНЯ

БАБРУЙСК. На прадпрыемствах і ў калгасах Бабруйскага раёна разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва на дастойную сустрэчу гістарычнага дня выбараў у Вярхоўны Савет БССР.

На кандыперскай фабрыцы «Чырвоны харчавік» стэханавы і ўдарнікі кожны дзень дабіваюцца новых і новых поспехаў. Вакуумпаратчык карамельнага цэха тав. Паракневіч сваю норму выконвае ў сярэднім на 162 проц. Вакуумпаратчык тав. Куцец

конваец сваю норму за змену ў два разы. 3 чэрвеня тав. Вайнарчук дала 215 проц. нормы, тав. Гекаль — 224 проц.

У гонар выбарчай кампаніі разгарнулася сацспаборніцтва і ў калгасах. У калгасе «Сяг Леніна», Варатынскага сельсавета, калгаснікі перадавой брыгады Клімента Пракопчыка—Іван Баракневіч, Сіпапан Імёнаў, спаборнічаючы паміж сабой, узораюць адналямпешныя ілугам на двух конях у дзень 1,12 — 1,14 гектара папараў, замест

### СУСТРЭЧЫ ВЫБАРШЧЫКАЎ З ДЭПУТАТАМІ

#### НЯХАЙ ЖЫВУЦЬ СЛАЎНЫЯ ЧЭКІСТЫ

ЖЫТКАВІЧЫ, 7 чэрвеня. (Спец. нар. «Звязды»). Сёння ў Жыткавічах адбыўся мітынг сустрэчы выбаршчыкаў з кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР т. Фёдарам Сяргеевічам Паповым. На мітынг прыйшлі звыш тысячы працоўных: рабочыя, калгаснікі, саветскія інтэлігенты, байцы і камандзіры пагранічнай аховы.

— Радасна і шчасліва жывуць усё

народы вялікага СССР, — заявіў у сваім выступленні баяц-пагранічнік тав. Нерода. — Мы яшчэ больш будзем мадаваць граніцы Саветскага Саюза, павысім нашу пільнасць, не дазім ні аднаму ворагу прабрацца ў нашу шчаслівую краіну.

Цёпла спатканы, выступіў з прамоваю на мітынг кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР Фёдар Сяргеевіч Папов.

#### ПРАМОВА КАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР ТАВ. ФЭДАРА СЯРГЕЕВІЧА ПАПОВА

Ад усёго сэрца прыношу вам сваю шчырую ўдзячнасць за аказаныя мне давер'е і гонар, вылучыўшы мяне кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Гэтае давер'е я перш за ўсё адношу да партыі Леніна—Сталіна, дэнам якой я ўжо з'яўляюся 17 год, якая вырасіла і выхавала мяне. Усёй сваёй далейшай работай на ахове граніц вялікага СССР я пастараюся апраўдаць гэтае давер'е. Усе свае сілы, а калі будзе патрэбна, то і сваё жыццё аддам за справу партыі Леніна—Сталіна, на барацьбу з усімі ворагамі нашай дарагой сацыялістычнай радзімы.

Мы з вамі жывём на самой граніцы з капіталістычным светам. Усяго ў некалькі дзесятках кілометраў ад нас, за кардонам, мільёны працоўных асуджаны на прыгнечанне, голод і галечу, на беспрасветнае і бяспраўнае жыццё. А ў нас пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі, згуртаваныя вакол свайго роднай партыі Леніна—Сталіна ідуць шчаслівыя народы СССР да выбараў Вярхоўнага Савета сваіх рэспублік. Усюды ад краю да краю нашага неаб'яжчага Саветскага Саюза працоўныя

данай і цяжкай рабоце ім нярэдка дапамагаюць працоўныя, гатовыя ў любы момант стаць на абарону нашай сацыялістычнай радзімы. Чырвоная Армія, пагранічнікі і ўвесь саветскі народ заўсёды гатовы абараняць сваё шчаслівае жыццё ад пасагачстваў азірачых фашысцкіх банд.

Таварышы! Я хачу коротка расказаць вам сваю біяграфію. Я нарадзіўся ў бешпай сялянскай сям'і, з 12-гадовага ўзросту працаваў на найму пекарам і батраком у памешчыка. У 1918 годзе я добраахвотна ўступіў у Чырвоную Армію і з таго часу безздушна знаходжуся ў не радах. Я горды, што на маю долю вышла прымаць удзел у абароне маладой Саветскай рэспублікі на франтах супроць Дзенікіна і Врангеля. Апошнімі 14 год працую ў пагранічнай ахове. Абячаю вам, таварышы, што як і да гэтага часу не пакладохч рук буду працаваць над далейшым умацаваннем граніц Саветскага Саюза. Верным вартавым буду стаяць на граніцах нашай сваяшчыннай зямлі. Яшчэ вышэй узнімем сваю рэвалюцыйную пільнасць, чэ далімі ні адной галіне

# СЁННЯ АДКРЫВАЕЦА XVII ЭЗД КП(б)Б

## ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНАЕ Выхаванне — ВАЖНЕЙШЫ УЧАСТАК ПАРТЫЙНАЙ РАБОТЫ

Указанні таварыша Сталіна «Быць верным да канца справе пролетарскага інтэрнацыяналізма, справе брацкага саюза пролетарыяў усіх краін» — гэта ўдзяліцца праграмай у рабоце партыйных арганізацый па інтэрнацыянальнаму выхаванню працоўных мас.

Выключна вялікі інтарэс рабочых нашага завода да міжнародных падзей. Партыйныя і непартыйныя большэвіцкія агітатары штодзённа ў цэхах праводзяць чыткі газет і гутаркі аб падзеях у Іспаніі, Кітаі, Чэхаславакіі, растлумачваюць значэнне адзінага народнага фронту ў барацьбе з міжнародным фашызмам.

Заслужанай папулярнасцю карыстаюцца агітатары — інжынер завода, кандыдат партыі тав. Карусельнік; дыспетчар завода, кандыдат партыі тав. Жытлоўскі; тэхнік — комсомолец тав. Азбраў; начальнік лінейнага цэха, камуніст тав. Горскі; беспартыйны інжынер тав. Груднік і іншыя. Гэтыя агітатары жыва, проста і зразумела тлумачаць рабочым важнейшыя міжнародныя падзеі. На іх гутаркі прыходзіць дзесяткі рабочых, якія ўважліва слухаюць расказы агітатараў, задоўж хвалючы іх пмытанні.

Вялікую інтэрнацыянальна-масавую работу праводзіць заводская арганізацыя МОПР — Міжнароднае таварыства дапамогі барацьбітам рэвалюцыі. На заводскім двары і ў цэхах развешаны яркія лозунгі, якія заклікаюць да ўмацавання інтэрнацыянальнай брацкай саўдзурнасці з замежнымі пролетарыятам, да дапамогі вязням капітала і фашызма. У цэхах арганізаваны «Донкі міжнародных падзей», у якіх адлюстроўваюцца важнейшыя моманты класовай барацьбы працоўных у капіталістычных краінах і разгалі фашызма гэтага года. Вялікай папулярнасцю карыстаюцца срод рабочых фотавітрывы з фотавітрывамі герояў барацьбы за справу міжнароднага рабочага класа.

На заводзе шырока разгорнута работа па шэфству над падлітэваленымі, якія пакутуюць у турмах і казематах капітала. Рабочыя завода сістэматычна пасылаюць падлітэваленым таварышам пісьмы. За апошні месяц рабочым калектывам паслана 14 пісем. Кожнае з іх шырока абмяркоўвалася на рабочых сходках, таксама як і адказы, якія атрымліваюць ад сваіх падлітэваленых.

98 проц. рабочых і служачых ахоплены членам МОПР. За 5 месяцаў 1938 года ў фонд дапамогі барацьбітам рэвалюцыі сабраны звыш 5 тысяч рублёў. Вялікай інтэрнацыянальна-масавая работа праводзіцца агітатарамі на выбарчым участку № 1 Кагановічскай выбарчай акругі. Там арганізавана 11 ячэек МОПР з ахопам 300 чалавек хатніх гаспадарынь. Побач з вывучэннем Канстытуцыі і «Палажэння аб выбарах у Вархоўны Совет БССР» у гуртках, дае навукаю хатнія гаспадарыні, праводзяцца сістэматычныя гутаркі на міжнародныя тэмы, аб падзеях у Іспаніі, Кітаі, Чэхаславакіі, Абсініі і т. д.

Кандыдатам у дэпутаты Вархоўнага Савета БССР рабочымі завода, грамадскімі арганізацыямі і таварыствамі працоўных фабрык «Профінтэрні» і «Чырвоны Кастрычнік» вылучана тав. Немчанка Ольга Афанасьева — старая работніца, лепшая актывістка МОПР, майстар стаханавскай бригады шыпальніц імя Клары Цэткін. Яна праводзіць вялікую інтэрнацыянальна-масавую работу сярод рабочых.

Ні на хвіліну мы не забываем указанні таварыша Сталіна аб тым, што «Трэба ўвесь наш народ трымаць у стане мабілізацыйнай гатоўнасці перад тварам небяспекі ваеннага нападу, каб ніякая «выпадковасць» і ніякія фокусы нашых знешніх ворагаў не маглі засягнуць нас знянацку». Інтэрнацыянальна-выхаваўчую работу цесна ўзважваем з умацаваннем абароннай работы, па ператварэнню нашага завода ў першаступенную крэпасць абароны, выхоўваем рабочых у духу савецкага патрыятызма.

З вялікім энтузіязмам рабочыя наблі «Пазыку ўмацавання абароны саюза ССР», білеты XII асаовіхімаўскай латарэі. У гуртках ПІХА рабочыя вывучаюць справу паветранай і кімчынай абароны. Сярод рабочых няма асаовіхімаўскай стралкоў, значыцца ПІХА.

Аднак, на гэтым адрывам участку работніцкай буйня неадхопа. Работа асаовіхімаўскай арганізацыі — не ва належнай вышыні. Бучоба начальніцкага і палітычнага складу праводзіцца не рэгулярна, бесістэмна. У гэтым сказалася работа ворагаў народа, якія доўгі час мрудалі ў гарадскіх і цэнтральных арганізацыях Асаовіхіма, ПІХА і МОПР.

Цэнтральныя арганізацыі (ШС Асаовіхіма, ЦК МОПР) зусім неадвальна павіны дапамагаць па-большэвіцку ліквідаваць вынікі шкодлівых, разгорнутых інтэрнацыянальнае выхаванне, абаронную работу.

На заводзе налічваецца 67 агітатараў, з якіх толькі 15 чалавек могуць праводзіць гутаркі па міжнароднаму пытанню, што, бесспрэчна, недастаткова для такога буйнага калектыва. Большасць агітатараў карыстаюцца толькі газетнымі матэрыяламі і вельмі мала — брашурамі, палітычнай і мастацкай літаратурай, дае больш шырока асветляцца класавая барацьба за мяжой, гераічная работа нашых брацкіх кампартый.

Нельга абмісці маўчаннем выключна слабае кіраўніцтва справай інтэрнацыянальнага выхавання працоўных з боку гаркома і абкома партыі. Вось ужо доўгі час партыйны актыв не слухаў кваліфікаванага даклада па міжнароднаму становішчу.

XVII эезд КП(б)Б у сваёй рабоце аддасць належную ўвагу пытанню інтэрнацыянальнага выхавання працоўных — аднаму з важнейшых участкаў партыйнай работы.

**З. С. РАБІНІН,**  
секратар парткома віцебскага станнабудуўнічага завода імя Кірава.

## РАСЦІЦЬ І ВЫХОЎВАЦЬ БОЛЬШЭВІЦКІЯ КАДРЫ

Адбор і вылучэнне новых кадраў павінен быць гэтаю галоўнаю ў рабоце Варшылаўскага РК КП(б)Б (Менск) пастыя выкрышы ворагаў народа. Але гэтую задачу ў сваёй практычнай рабоце Варшылаўскі райком хадзі і ажыццявіў, але зусім недастаткова.

Усяго вылучана на пазавую партыйную работу 27 таварышаў сакратарамі парткомаў і партаргамі і 12 чал. на іншыя кіруючыя партыйныя работы. У адным толькі апарце райкома працуе 5 чал. вылучаных з пазавой партыйнай і профсаюзнай работы. Ёсць многа рабочых-вылучэнцаў, напрыклад, тав. Левін (скарыяжына фабрыка), тав. Каган (фабрыка «КІМ»), тав. Яснак (друзарня імя Сталіна) і т. д.

Тыя партыйныя арганізацыі, якія па-большэвіцку заняліся пытаннем вывучэння, вырощвання і вылучэння лепшых людзей, недахват у кадрах не адчуваюць.

За апошні год на прадпрыемствах Варшылаўскага раёна вылучана на адказныя адміністрацыйна-гаспадарчыя работы сотні лепшых стаханавцаў, людзей, выхаваных нашай партыяй і комсамолам. Па 50 партарганізацыях за апошні час вылучана на адказную работу 330 чал., з іх стаханавцаў — 155 чал.

Па друзарні імя Сталіна вылучана 9 членаў і кандыдатаў партыі, 2 комсомольцы і 7 беспартыйных. Тав. Каган, які працаваў начальнікам перапрацоўнага цэха, цяпер вылучан дзятарам друзарні, тав. Александровіч — кандыдат партыі, стаханавец — вылучан начальнікам стэрэатыпа цэха, тав. Зінковіч — член партыі, рабочы, працуе зараз начальнікам пмыкатрафічнага цэха, тав. Новікаў — рабочы друзарні, беспартыйны — вылучан зменным майстарам.

На заводзе імя Молатава вылучана на адказныя гаспадарчыя, адміністрацыйныя і комсомольскія работы 19 чалавек, з іх 6 стаханавцаў. Тав. Цылукоўскі — член партыі, стожар — вылучан начальнікам аддзела кадраў. Лепшы стаханавец, член КСМ тав. Кускоў вылучан інструктарам гаркома

ЛКСМБ. Майстар цэха тав. Пакумейка вылучан і выбран старшынёй саўкома.

У партарганізацыі менскага трамвая вылучана на кіруючую работу 11 чалавек. Комсомолец Куліч — слесар — вылучан начальнікам грузаперавоза. Максімава, беспартыйная вагонаважачая — вылучана інструктарам службы руху. Майстар трамвайнага парка, член партыі тав. Клімчэнка вылучан начальнікам парка.

Усе гэтыя растуць людзі сумленныя работнікі, адданыя радзіме і нашай партыі, патрабуюць большэвіцкага кіраўніцтва і дапамогі ў рабоце.

Клопаты райкома партыі і партыйных партарганізацый не могуць абмяжоўвацца толькі вылучэннем. Патрэбна штодзень выхоўваць новыя кадры, дапамагаць ім у рабоце.

Пры райкоме партыі ёсць група актыва, якая выконвае важнейшыя дзятарыні райкома і правяраецца на практычнай рабоце, але з гэтым актывам райком мала працуе.

Вылучанымі на гаспадарчыя, партыйную работу як райком, так і партыйныя партарганізацыі не кіравалі і не аказвалі ім канкрэтнай дэлавоў дапамогі.

Аб гэтым таварылі многія таварышы, якія выступалі па справядлівых дэлавах партаргаў і сакратароў парткомаў, а таксама і па справядлівых райкома партыі на канферэнцыі.

Прадпрыемствы нашага раёна налічваюць вельмі многа стаханавцаў. Задача райкома — пясней звязацца з імі, прыслухавацца да іх голасу, скарыстоўваць іх багацейшы вопыт для правільнага кіраўніцтва ўсім палітычным і гаспадарчым жыццём раёна.

Зварэ райком партыі па аснове ўказанняў партканферэнцыі выправаў цэлы рад мералічывых, якія карэньным чынам павінны палепшыць работу па выхаванню кадраў і сістэматычнай рабоце з імі.

**І. М. НАРЭНЧУК,**  
секратар Варшылаўскага РК КП(б)Б.



Партыйная лубоца на менскім станнабудуўнічым заводзе імя Варшылава. На здымку: да лекцыі па тэме «Сувесная імпералістычная вайна, аднака вайны і тактыка большэвікоў». Злева направа (першы рад) — І. П. Голубеў, Р. В. Браўдоў; другі рад — Б. А. Міхайлаў, С. С. Коўбан і Х. Я. Валаянскі. Фото С. Грына.

## ПАЛІТЫКА І ГАСПАДАРКА НЕПАДЗЕЛЬНЫ

У Гомелі буйнейшыя прамысловыя прадпрыемствы. Сярод іх — Гомельскае шклозавод імя Сталіна, тлушчакамбінат, дрэвапрацоўчы камбінат імя Ежова, завод «Ізапіт», паравоза-вагонарамонтны завод і т. д. У большасці гэтыя прадпрыемствы пабудаваны за годзі сталінскіх пяцігодкаў, а старыя карэньным чынам рэканструйраваны, аснашчаны найвышэй тэхнікай і топяць у сабе вялікія вытворчыя рэзервы. Галоўная прадукцыя ўсіх прадпрыемстваў складае больш 223 мільёнаў рублёў.

Аднак, калі паставіць пытанне практычна — з чым падходзіць прамысловасць Гомеля да XVII эезда КП(б)Б, ці поўнасю скарыстоўваюцца вялікія вытворчыя рэзервы, то адказ прызвучна даць неўдзяльна.

План 1937 года прамысловасць горада выканала ўсяго толькі на 97,5 проц. У першым квартале 1938 г. было дасягнута некаторае паліпшэнне. План выканан на 105,7 проц. Але затое ў маі месяцы паказальнікі рэзка знізіліся — месечны план выканан на 98,9 проц. Лічыць гаворыць самі са сябе. Яны светляць аб неадвальнаючым кіраўніцтве прамысловасцю з боку гаркома партыі і партыйных партарганізацый.

З месяца ў месяц не выконвае план паравоза-вагонарамонтны завод, які мае ўсе ўмовы для паспяховай работы. На гэтым прадпрыемстве ёсць многа выдатных стаханавцаў, майстары сацыялістычнай працы. Але ў рэзультат тэго, што партком не займаўся пытаннем гаспадаркі і не здулеў звязаць агульнапалітычныя задачы з канкрэтнымі дэлачамі свайго прадпрыемства, атрымаўся такі ганейны працуў. І да гэтага часу кіраўніцтва завода не зрабіла для сябе неабходных вывалаў.

Не выканаў майскі план шклозавод імя Сталіна і камбінат імя Ежова, які таксама нічым не могуць апраўдаць сваё адставанне. Кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў самасупакойваліся на язначных поспехах першага квартала і ў маі пачыталі на лаўрах. У рэзультат і атрымаўся зрыў выканання плана.

Патрэбна прама сказаць, што і ГК партыі ўшчыльную не заняўся вывучэннем прычын адставання гэтых прадпрыемстваў, не аказаў ім дастатковай дапамогі ў рабоце, не арганізаваў перадачы вопыта перадавых прадпрыемстваў горада (Сельмап, камбінат «Спартак» і інш.).

Дрэнная работа раду прадпрыемстваў гэтаю таксама рэзультатом слабай барацьбы за ліквідацыю выніковаў шкодлівых, дрэннага кіраўніцтва стаханавскім рухам.

Нельга ўмаўчаць таксама аб здуі недастатковым кіраўніцтве і лапамоа з боку прамыслова-транспартнага аддзела ЦК КП(б)Б. Гомель — адзіны буйнейшы прамысловы цэнтраў рэспублікі. Можна было чакаць ад промтранспартнага аддзела ЦК штодзённае увагі і кіраўніцтва. Між тым гэтага не было і няма. Рад важнейшых пытанняў (пытанне аб замацаванні сталяй паліўнай базы на гаральскай электрастанцыі і т. д.), якія ставіліся перад прамыслова-транспартным аддэлам ЦК, асталіся да гэтага часу невырашанымі.

Зварэ на прадпрыемствах горада Гомеля рабочыя жывуць адной радасна-восткай — на Сталінскай і Ленінскай выбарчых акругах будуць балатары ванца ў дэпутаты Вархоўнага Савета БССР верныя саратнікі таварыша Сталіна — І. М. Кагановіч і А. А. Андрэеў. Гэтая вестка ўскалыхнуў усіх працоўных нашага горада. Новым палітычным і вытворчым актывамі адлучаюцца літаральна паўсямь на. Паміж заводамі і фабрыкамі, цэхамі і брыгадамі разгортаюцца сацыялістычныя спаборніцтва на дзятарыні выканання поўгалавога плана да выбараў — 26 чэрвеня.

Там, дзе кіраўнікі зразумелі свае задачы, там ёсць і станоўчыя рэзультаты. Гэта відна на прыкладзе Сельмапа, тлушчакамбіната, завода «Чырвоны хімік», фабрыкі імя Клары Цэткін і іншых, якія перавыконваюць свае вытворчыя планы.

Шырока разгорнута спаборніцтва сярод партыйнікаў завода «Большэвік» Знатная брыгада тав. Зубава, сістэматычна перавыконваючая дзятарыні выдалі, абавязалася выканаць свой гэтыны план торфавалачны да дня выбараў у Вархоўны Совет БССР і звярнулася з гэтым да ўсіх партыйнікаў рэспублікі.

Павлічваюцца і рады стаханавцаў множацца вытворчыя рэкорды. Стаханавец паравоза-вагонарамонтнага завода тав. Фёдараву выконвае норму 300 проц. Стаханавца Сельмапа тав. Шылакова — на 250 проц. Слесар завода імя Кірава тав. Берлін — на 250 проц. і т. д.

Перад партыйнымі арганізацыямі рэда ставіць адказнае заданне — па-большэвіцку ўзначаліць палітычна-вытворчы ўдзель працоўных мас, множны рады стаханавцаў, заябспечыць радычкі пад'ём у рабоце прадпрыемстваў горада з тым, каб дзень выбараў Вархоўны Совет рэспублікі азнаменваўся новымі вытворчымі перамогамі.

**Е. І. КУЗАВЕНКАВА,**  
секратар Гомельскага гаркома партыі.

## АГІТАЦЫЯ ЗА КАНДЫДАТАЎ

На менскім станнабудуўнічым заводзе імя Варшылава ўчора адбыліся сходы рабочых па выбарчых акругах. Агітатары і прапагандысты завода правялі з імі гутаркі аб жыцці і дзейнасці таварыша Сталіна — кандыдата ў дэпутаты Вархоўнага Савета БССР ад Прамысловай выбарчай акругі. Адначасова былі праведзены гутаркі аб кандыдатах у дэпутаты Вархоўнага Савета БССР, за якіх будучы галасаваць рабочыя на свайму месцу жыхарства.

Паліпрэдне былі складзены спісы рабочых — хто ў якой выбарчай акрузе жыве. Зварэ агітатывна-масавая работа акруг — перанесці на ўсе прадпрыемствы і ўстановы Менска і Беларусі.

На данай акрузе кандыдата ў дэпутаты Вархоўнага Савета БССР, растлумачаюцца тэхніка галасавання, рабочыя мабілізуюцца на выкананне ўзятых самаабавязательстваў па дзятарыні выканання поўгалавога промфінплана да дня выбараў. З рабочымі, які прыжываюць на тэрыторыі Куйбышаўскай выбарчай акругі, вывучаюцца біаграфія Міхаіла Іванавіча Калініна, які будзе балатары ванца на гэтай выбарчай акрузе.

**Н. ВІШНЕУСІНІ.**

## КАШТОЎНЫ ПАЧЫН

МАГІЛЕЎ, 8 чэрвеня. (Спец. нар. «Звязда»). Партыйны камітэт і фабком швейнай фабрыкі імя Валадарскага свочасова падхалілі ўказанні «Правды» аб правядзенні на прадпрыемствах сходаў рабочых, якія жывуць у адной і той-жа выбарчай акрузе. У Магілеве 5 выбарчых акруг і ў кожнай акрузе жывуць рабочыя фабрыкі. Выбарчыя адпаведныя акруг скліваюцца на асобныя сходы.

На сходах ідзе агітацыя за выстаўле-

на жыве. На заводзе разгорнута агітацыя за таго кандыдата, за якога Сельмап галасаваць рабочыя завода.

Учора адбыліся сходы на пасці выбарчых акругах. Сёння і заўтра адбудуцца сходы па ўсіх астатніх. На больш рабочых завода імя Варшылава ў Прамысловай выбарчай акрузе. Яны збяруцца на сход 11 чэрвеня ў клубе металістаў.

Агітацыя за кандыдатаў, за якіх Сельмап галасаваць рабочыя, — добры пачынак парткома завода імя Варшылава. Трэба гэты метал дэфармаваць агітацыі — у залежнасці ад выбарчых акруг — перанесці на ўсе прадпрыемствы і ўстановы Менска і Беларусі.

**Ф. П.**

# СЁННЯ АДКРЫВАЕЦЦА XVII З'ЕЗД КП(б)Б

## БОЛЬШ УВАГІ ПАРТЫЙНАЙ ГАСПАДАРЦЫ

Большевiзму чужды разгiльдяцтва, бюрократызм у арганiзацыйным станi і асабiва ў вiдзеньнi нашай артыянай гаспадаркi. Слаўнай траццыйскай большэвiцкай лiнiя-сталiнскага тыпу з'яўляецца штодзённая краўлявая арганiзацыйная работа.

На жаль, у нашых партыйных арганiзацыях яшчэ многа недахопаў у вiдзеньнi «партыйнай гаспадаркi».

Ворагi народа пры правядзеньнi аднаго дзейнасьцi ў партыйным будынгу ставiць сваёй задачай — пабiць увагу партарганiзацыi да пiнiшнiх «партыйнай гаспадаркi» і развядзе яе, падарваць дысцыплiну ў партыi з тым, каб лягчэй праводзiць шкодзiку, шпiёнскую, дыверсійную работу.

Мы маем пэлы рад фактаў, якiя гавораць аб велiзарных недахопах у вiдзеньнi нашай «партыйнай гаспадаркi» і яўнасьць прытулення большэвiцкай пiнiшнiх ў гэтым пытаннi. Перш за ўсё дронна абстаць справа з захоўваннiм партдакумэнтаў.

Толькi па адной Гомельскай вобласцi убуена камунiстамi 59 партбiлетай і кандыдацкiх картак. Гэта — сур'ёзны сiгнал для партыйных арганiзацый мясцкай вобласцi і для ўсiх арганiзацый КП(б)Б. Вiдаль, гомельскi абком, гарком і РК КП(б)Б слаба з'яўляюцца растлумачэннем камунiстам та, якiю велiзарную школу яны належаць партыi сваёй нябiжайшай, лiгкадушнай і злыяшчымi адносiнамi да захоўвання сваёй партыйнага дакумэнтаў.

Мы маем такi абсурдны факт, калi ў партарганiзацыi Белдзяржвыдату партыi ўсе пратаколы партсходаў за 1927 г. што, безумоўна, з'яўляюцца спадчынай рук ворагаў, каб замесцiць сiяньня нуднай злыяшчымi дзейнасцi. А партком Белдзяржвыдату сваёй злыяшчымi, лiгкадушнымi адносiнамi да захоўвання партдакумэнтаў дапамогарагу гэта работа.

У шмалм рэцэ РК, ГК КП(б)Б і ў вiрвичных партарганiзацыях не выконюцца iнструкцыi ЦК ВКП(б) «Аб iнку членаў і кандыдатаў партыi», а ў Мазырскiм РК КП(б)Б не ўнесена змен ва ўчотную картку 110 камунiстаў за перыяд ад 3 да 6 месяцаў аб рабоце.

Напрыклад, па кiмiе ўчоту партарганiзацыi Магiлеўскай аўтарэстанцыйнiх чiтца 18 камунiстаў, а ў сапраўднасьцi на ўчотне ў арганiзацыi знаходзяцца 3 чалавек. Член партыi тав. Горшман катэрычка не прадуе на станцыi і наводзяцца на ўчотне ў другой арганiзацыi і адначасова лiчыцца на ўчотне ў партарганiзацыi аўтарэстанцыйнiх.

Нехайны адносiны да вiдзеньнi партыйнай гаспадаркi прыводзяць да асабiвасьцi і парушэння партыйнай дысцыплiны. Мы маем многа такiх фактаў, калi пратаколы вiрвичных партарганiзацый не адлюстраваны ў партдакумэнтах.

## У СЕЛЬСКИМ ВИБАРЧИМ УЧАСТКАХ

27 мая на пасяджэннi нашай Ленiнскай участковай камiсii № 11 Рудзiнскай выбарчай акругi былі заслушаны iнфармацыя членаў камiсii аб iх рабоце па прымавацыйных участках. З iнфармацыйных высветлiлася, што работа з выбаршчыкам на участку разгарнулася нiрдна. Вывучэнне «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» і банстытуцы БССР праводзiцца галоўным чынам на пролi ў час абедзенага перапынку. Агiтацыйна-масавую работу сярод калгаснiкаў праводзяць калгаснiкi, комсамольцы і лепшыя калгаснiя актывiсты. Зараз на участку трацуе 32 агiтатары. Побач з агiтатарамi члены участковай камiсii самi праводзяць сярод выбаршчыкаў агiтацыйна-растлумачальную работу.

Пакой, у якiм мы вiдзем работу з выбаршчыкамi, упрыгожан плакатамi, лозунгамi і партрэтамi правядоўраў. Тут калгаснiкi могуць атрымаць адказ на самых рознастайных пытаннях выбарчага закона і Канстытуцыi БССР. Вiлкую увагу мы аярвалi на падрыхтоўку памяшкання для галасавання. Падрыхтаваны кабыны, занавесы, выбарчыя урны — усё неабходнае ў дзень галасавання.

Спiсы выбаршчыкаў нашага выбарчага участка складзены настолькi ўважлiва, што ў iх не аказалася нiякiх скажэняў аб пропусках.

Мы ўпэўнены, што ў дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР выбаршчыкi нашага участка ўсе прыдуць да выбарчых урнаў і аддадуць галасы за сваёго кандыдата Івана Васiльевiча Анцiпавiча. Тым самым яны прагавоўраць за сталiнскi блок камунiстаў і беспартыйных, за партыю большэвiцкую, за ролнага правядоўра народаў СССР — вялiкага Сталiна.

Т. М. ШАКУРА,

закратар участковай выбарчай камiсii Рудзiнскага выбарчага участка № 11 Рудзiнскай выбарчай акругi.

ганiзацыя не прадстаўляюцца ў РК, а пратаколы РК КП(б)Б — у абкомы і ЦК КП(б)Б.

Па Рагачоўскаму раёну з 20 вiрвичных партарганiзацый пратаколы ў РК за 1938 год паступiлi толькi ад 9 вiрвичных партарганiзацый. А РК КП(б)Б, вiдаль, не патрабаваў і нi разу не абмеркаваў гэтага важнага пытання.

Такое-ж становiшча з прадстаўленнем пратаколаў РК КП(б)Б у ЦК КП(б)Б. Так, 18 райкомаў КП(б)Б (Рагачоўскi, Брагiнскi, Сенненскi, Чырвонапольскi і iнш.) не прадставiлi пратаколы ў ЦК КП(б)Б за люты і сакавік. А Халопенiцкi, Кiраўскi, Дрысенскi, Быхаўскi, Вяльнiцкi, Пухавiцкi і Магiлеўскi (сельскi) райкомы за 1938 год не прадставiлi наогул нi аднаго пратакола ў ЦК КП(б)Б не гледзячы на спецыяльнае рашэнне бюро ЦК КП(б)Б.

Хiба не з'яўляецца нехайнасцю той факт, што ў Магiлеўскiм сельскiм райкоме адлучаюць у некаторых партыйных арганiзацыйных штампамi для аднаго аб уплаце членскiх партыйных узносаў. Зiбраемця членскiя ўзносы своечасова не з'яўляюцца ў адпаведнасць партарганiзацыя РВК, РК КП(б)Б, пашчоўскай, слабодскай, сялецкай і iнш.). Або бывае так, калi многiя старшынi сельсоветаў пiнiшнiх членскiя ўзносы як калгаснiкi, без уцоту атрымавамай iм зарплатаў.

Праверкаў стану ўплаты членскiх узносаў па Магiлеўскаму гаркому КП(б)Б устаноўлены пэлы рад недахопаў. У партарганiзацыi трыбацiнскага завода камунiст тав. М. заробiў у лютым 1.794 руб., а ўзносы ўплацiў з разлiку 725 р.

Тамiяж факты былі ўскрыты і ў партарганiзацыях швейнай фабрыкi iм Валадарскага, рымарнай фабрыкi і iнш.

Аналагiчна было ўскрыта і ў партарганiзацыях завода «Большэвiцкi» фабрыкi iм Крунскай, завода «Чырвоны вара», фабрыкi «Комiнтэрн» (Менская гарадская партарганiзацыя).

Усё гэта гаворыць аб велiзарных недахопах у вiдзеньнi «партыйнай гаспадаркi», аб арганiзацыйнай распушчанасцi некаторых партыйных работнiкаў, якiю неабходна ў самы блiжэйшы час знiшчыць.

У выніку выбараў партыйных арганiзацый на многiх партарганiзацыях да кiраўнiцтва прышлi новыя людзi, часам неабходна з вiдзеньнi партыйнай тэхнiкi. Толькi ў вiрвичных партарганiзацыях выбраны першынiю сакратарамi парткомаў і партаргамi 480 чалавек.

Абкомам, гаркомам і райкомам КП(б)Б неабходна дасканала знаёмыць гэтых таварышаў з iнструкцыямi па ўчоту камунiстаў, з парадкам вiдзеньнi і хавання пратаколаў, з парадкам спiнання членскiх узносаў, справяднасцi і т. д., ратуха павесть барацьбу з нехайнасцю, нябiжайшымi бескалатнасцю ў вiдзеньнi «партыйнай гаспадаркi» і «партыйнай тэхнiкi», абвяснiць вайну распушчанасцi.

М. Н.

## У ГОНАР XVII З'ЕЗДА КП(б)Б

Калектыў менскай канцiерскай фабрыкi «Комунарка» сустракае XVII з'езд КП(б)Б новай вытворчай перамогай. Учора, 9 чэрвеня, фабрыка дзiрмiнова выканала сваю поўгалоўную вытворчую праграму на 100,2 проц. Прадукцыйнасць працы павышана на 15 проц., себастошч знiжана на 3,61 проц. супроць 1,6 проц. па плане.

Работы калектыў абавязваўся да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР выпусцiць прадукцыi звыш плана на 1 мiльён рублёў.

## АБ ПАРТЫЙНЫХ ГРУПАХ У ЦЭХАХ

Паспяховае правядзеньне партыйна-палiтычнай работы забяспечваецца перш за ўсё правiльнай расстаноўкай і выкарстаннем членаў і кандыдатаў партыi на асобных участках, нармальным узаемадзеяннем усiх частак таго адзiнага арганiзма, якiм з'яўляецца калектыў камунiстаў на заводзе, фабрыцы.

Партыйная група ў цэху павiнна з'яўляцца асноўнай і рашучым з'яўненнем. Ад якасцi работы партыйнай групы залежыць наш уплыў на беспартыйныя масы, залежыць павышэнне авангарднай ролi камунiстаў на вытворчасцi.

Тое, што можна бачыць у партарганiзацыйных станкабудавнiчых заводаў iм Варашылава, iм Кiрава (гор. Менск) і на iншых прадпрыемствах, паказвае, да чаго вiдзе недацэнка арганiзацыйных пытанняў і адсутнасць правiльнага размеркавання партыйных сiл.

У партарганiзацыi завода iм Варашылава налічваецца каля 80 камунiстаў. Большая частка з iх за гэты перыяд вылучана на адзiную работу ў кiраўнiцтва заводам. Але ямаля ёсьць камунiстаў і на самой вытворчасцi. У такарным цэху — 12 чалавек, у лiцейным — 10, у рамонтна-iнструментальным — 12, у слясарным — 7 камунiстаў і т. д.



Работчы-стаканаўды магiлеўскай фабрыкi штучнага вышыва iм Кубышова, якiя адлучаюць у фабрычным доме аднаўчак, вывучаюць «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР». Кiрэе гурток тав. Хiтрын. Фото Я. Салавейчыка.

## УЛІЧВАЦЬ УКАЗАННІ КОМУНІСТАЎ

Прайшоўшы на высокім iдэя-палiтычным узроўнi справядачна-выбарчых сходаў ў вiрвичных партарганiзацыях, раённы партыйны сход і абласная партыйная канферэнцыя дамагаюць ўскрыць усю глыбiну нашых недахопаў і памылак, якiя да гэтага часу не былі зважаны і аставалiся па-за ўвагай райкома партыi.

Зусiм правiльна камунiсты крытыкавалi райком партыi за недастатковае кiраўнiцтва вiрвичным партарганiзацыям, дронную работу партыйных школ, адраванасць ад партыйнага актыва, комсамола.

Напрыклад, актыў склiкалі ад выкладку да выкладку. Iнструктары райкома хоць і былі ў вiрвичных партарганiзацыях, бiшчым займалiся ўсiм, але канкрэтнай дапамогi вiрвичным партыйным арганiзацыям не атрымавалi. Чаму? Таму, што самi iнструктары прiшвалi без усякага плана, самадiсна.

Адначасова недахопы, раённы-партыйны сход і абласная партыйная канферэнцыя ў сваёй паставоавае патрабавалi ад новага складу райкома перабудаваць сваю работу.

Змянiць каронным чынам стыль сваёй кiраўнiцтва; гэта значыць не агульня кiраваць, па-шаблону, — а жанаротна, улічваючы спецыфiчныя асабiвасьцi кожнай вiрвичнай партарганiзацыi, улічваючы палiтычныя і дэявыя якасцi кожнага партарга і камунiста ў пасобку.

Само жыццё паказала, што старымi метадамі кiраўнiцтва далёка не паедзiць: патрэба ношта новае, больш жыцёвае, аператыўнае кiраўнiцтва. І аб гэтым новым указвалi выступваючы камунiсты ў спрэчках на партыйных сходах.

Крытыка дала многа каштоўнагa для палепшання ўсёй партыйна-масавай і палiтычнай работы ў раёне. Райком партыi ўлічыў усё заўвагі камунiстаў, і ў плане сваёй работы прадугледзеў рад мерапрыемстваў, якiя звышчым большэвiцкае кiраўнiцтва вiрвичным партарганiзацыям і палiтычнае выхаванне шырокіх мас працоўных.

Калi ў гэтым годзе да раённага партыйнага схода было прынята ў партыю 10 чалавек, то пасля схода ўжо прынята ў партыю 7 чалавек і падрыхтавана да прыёму яшчэ 4.

У сваёй рабоце райком партыi ўпершыню ўводзяць «Дзень iнструктара», якi мяркуе праводзiць наступным

парадам: склiкаюцца ўсе iнструктары, якiя на працягу 4—6 гадзiн будуць павышаць свае веды, iдэяна ўзбройвацца, кiруючыся матэрыяламі партыйнага будыўнiцтва, iсторыi партыi і т. д. Апрача таго, у гэты-ж дзень iнструктары абмяжваюцца вопытам работы партыйных арганiзацый сваёй зоны і дасканала ўдзельваюць у сваёй зоне да наступнага «Дня iнструктара».

Велiмi рэзка склiкаўся раней партыйны актыв, а парторгi склiкалі пры правядзеньнi той iмi iншай палiтычна-гаспадарчай кампанii. Цяперашнім планам работы райкома прадугледжана склiкаць партаргоў сумесна з партактывам і практыкаваць сумесныя нарады з комсамолам.

На гэтых нарадах будуць чытацца даклады, лекцыi аб арганiзацыйным будыўнiцтве па пытаннях мiжнароднай палiтыкi, iсторыi партыi і iнш. Апрача таго, члены райкома прымаваць на гэты дапамогi ў рабоце вiрвичным партарганiзацыям. Будуць склiкаць (адзiн раз у месяц) нарады для абмену вопытам работы.

Велiзарны ўздым працоўных мас, якi адчуваецца ў сувязi з выбарамi ў Вярхоўны Совет БССР, ставiць перад кожнай партыйнай арганiзацыяй сур'ёзную і адзiную задачу — яшчэ больш умалаваць авангардную ролу кожнага камунiста на кожным участку будыўнiцтва сацыялізма. Для гэтага арганiзуем у калгасах, на заводах, МТС і саўгасах школы, кiраўнiцтва да якiх прымаваць райком партаргоў. У гэтых школах калгасны актыв, работчы і стаканаўды будуць знаёмыцца з бягучай палiтыкай і апошнімi падзеямi ў краiнах капітала.

Існаваўшы семiнар для прапаганды актыву пры райкоме партыi зараз падзелен на некалькi семiнараў, у адпаведнасцi з узроўнем ведаў кожнага прапагандыста.

Зроблена, безумоўна, яшчэ мала, але першыя крокi работы райкома КП(б)Б пасля раённага партыйнага схода паказваюць, што Кiмiавiцкая партарганiзацыя забяспечыць перабудову партыйнай работы ў раёне ў адпаведнасцi з патрабаванням партыi і нашага правядоўра і настаўнiка таварыша Сталiна.

В. Ф. ХАРЛАНОВА, сакратар Кiмiавiцкага райкома партыi.

## ПАРТАРГАНІЗАЦЫЯ ў БАРАЦЬБЕ ЗА СТАЛІНСКІ ўРАДЖАЙ

Пасля раённага справядачна-выбарчага партыйнага схода асноўную увагу райком партыi накіраваў на тое, каб узвiдчыць палiтычную актывнасць мас, узвiдчыць не з вытворчай актывнасцю работчых і калгаснiкаў, на асноўнае чаго забяспечыць паспяховае правядзеньне усiх сельскагаспадарчых работ і выкананне дзяржаўных абавязнасцяў калгасамi і аднаасобнiкамi, мабiлiзуючы iх на барацьбу за сталiнскi ўраджай і развiццё жывёлагадоўлi.

На рабоце па правядзеньню сяўбы выраслi рады стаканаўды сацыялістычнага земляробства. Так, у калгасе iм Кiрава стаканаўскае авiяна брыгада № 2 (звенявая тав. Шарова) ў мiнулым годзе атрымала са сваёй ўчастка па 8 пт. iльнявалкi і 6 пт. iльнясема з гектара. А ў гэтым годзе гэтае авiяна змагаецца за тое, каб атрымаць 10 пт. iльнявалкi і 8 пт. iльнясема. Пасеў iльну праведзен разковым спосабам на ўгноенай глебе. Цiпер авiяна праходзiць праполку і ў блiжэйшым будучым пачне паджорку iльну.

У калгасе «Х в'езд Советамi» брыгада № 4 узля на сябе самазавязанасць атрымалі ў гэтым годзе ўраджай пшанiны 22 пт., аўса — 25 пт., ячменю 27 пт., бульбы 250 пт. з гектара. Брыгада ір тав. Кавалёў у перыяд падрыхтоўкi да сяўбы арганiзаваў вывазку на сваёй участку гною. У разультатэ ўсёе сяўбы зернавых і бульбы ў брыгадзе праведзен на добра ўгноенай глебе. Яў проц. зернавых пасеяна разковай сяўбай. Добра ўсходзі і рост лясавай свецдэць аб тым, што старшынi доглядаў па пасевам брыгада з поспехам выканала свае абавязнасцi. Такiх прыкладаў можна прывесцi многа, яны ёсьць амаль у кожным калгасе раёна.

Калгаснiкi калгаса «Комунар» ў мiнулым годзе ў сяроднім атрымалi пз 27 пт. пшанiцы з гектара, 22 пт. ячм. 29 пт. ячменю, 250 пт. бульбы. У гэтым годзе яны змагаюцца за яшчэ большыя казальнiкi па ўраджая зернавых і бульбы. Удзельваючы стаканаўскай авiяна змагаюцца за атрыманне ў сяроднім 40 пт. зернавых і 450 пт. бульбы.

Ворагi народа нанеслi ямаля шкоды сельскай гаспадаркi раёна, асабiва ў галiне развiцця жывёлагадоўлi. Прабравiшыся ў райземадзел, яны ўсё свае дзеяннi накіроўвалi на знiштэжэнне конкаста палогоўя, на навісненне шкоды жывёлагадоўчым фермам.

Зараз у разультатэ правядзенай ра-

боты па лiквiдацыi вынікаў шкоднiцтва значна паменшыўся падзек, прычым, у большасцi жывёлагадоўчых ферм раёна маладняк прыпыло 1938 года да хавана поўнасцю. Работнiкi ферм змагаюцца за выкананне і перавыкананне планаў развiцця жывёлагадоўлi. Брыгада малочна-тварынай фермы калгаса «Партызан» узля на сябе самаабавязанасцю — захавць маладняк прыпыло гэтага года і лабiцца ўдоў малада ад кожнай каровы не менш двух тысяч лiтраў, а ад рэкардыстаў — 3.000 лiтраў.

Уся гэтая работа звязваецца з выкананнем дзяржаўных планаў і абавязнасцяў калгасамi, калгаснiкамi і аднаасобнiкамi гаспадаркамi, у разультатэ чаго план масшаставак за першае паўгоддзе 1938 г. па раёну выканан на 107 проц.

Значныя поспехi ў рабоце забяспечыла тое, што да кiраўнiцтва ў раёне калгасамi і сельсоветаў прышлi новыя людзi. За апошнi час на лiцэвую гаспадарчую і саветскую работу (старшынi калгасамi і сельсоветаў) вылучаны 32 таварышчi. Большасць з вылучаных ужо зараз няпранна спраўляюцца з работай. Калгас «Партызан» ў мiнулым быў адным з адстаўчых у раёне. У сучасны момант, калi кiраўнiцтва ўзначалівае новавылучаны старшынi — комсамолцы тав. Васюк, гэты калгас першым у раёне скончыў вясняную сяўбу.

У Сiвенскiм сельсавеце былі старшынi сельсовета Селянёў разваліў усю работу. Новавылучаны старшынi тав. Калеснiкаў вывёў сельсовет ў лiк перадавых па раёну як па правядзеньнi сельскагаспадарчых работ, так і па выкананню дзяржаўных абавязнасцяў. Нядрэнны паказальнiк ў рабоце забяспечваюць і астатнiя вылучаны таварышчi.

Вялiкi недахопам з'яўляецца тое, што партарганiзацыя яшчэ недастаткова разгарнула работу па росту партыйных работчых за лiк лепшых людзей, да канца адданых большэвiцкай партыi.

За гэты перыяд прынята ў кандыдаты партыi ўсёго 17 чалавек, пераведзена з кандыдатаў у члены партыi 8 чалавек. 12 аўдзi знаходзяцца ў стады вывешчання. З лiку прынятых у кандыдаты партыi—кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Совета БССР — адзiн з лепшых старшын калгасамi тав. Галчароў.

Н. С. КЛЕЕУ, сакратар Веткiнскага райкома партыi.

## ЧАМУ ВУЧЫЦЬ РАЁННАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

Для мяне, як вылучанага на кiруючую партыйную работу ўсёго 8—9 месяцаў таму назад, закончыўся нядаўна аршанская раённая партыйная канферэнцыя з'яўляецца сапраўднай палiтычнай школай. З вострых і крытычных выступленняў камунiстаў на канферэнцыi мне сталi зусiм зразумелымi нашы найбольш слабыя месцы работы, на што трэба зараз звярнуць асабiвае ўвагу.

Аршанскi раён заняў адно з першых месц у рэспублiцы па своечасоваму выкананню плана вясновай сяўбы. Але разам з тым у сваіх выступленнях дэлегаты канферэнцыi падкрэслi слабую пастаяную палiтыкасавай і арганiзацыйнай работы раённай партыйнай арганiзацыi. У разультатэ гэтага ў галiне гаспадарчай работы ёсьць сур'ёзныя слабыя месцы работы, на што трэба зараз звярнуць асабiвае ўвагу.

Аршанскi раён заняў адно з першых месц у рэспублiцы па своечасоваму выкананню плана вясновай сяўбы. Але разам з тым у сваіх выступленнях дэлегаты канферэнцыi падкрэслi слабую пастаяную палiтыкасавай і арганiзацыйнай работы раённай партыйнай арганiзацыi. У разультатэ гэтага ў галiне гаспадарчай работы ёсьць сур'ёзныя слабыя месцы работы, на што трэба зараз звярнуць асабiвае ўвагу.

Спрэчкi паказалi, што райком мала аддаваў увагi пытанням прамысловасцi. У нашым раёне ёсьць такія буйныя прамысловыя, як Белдзес, якiя адгiгрывае выключную ролу ў развiццi прамысловасцi ўсёй нашай рэспублiкi; ёсьць Асiнторф, гэты «Беларускi Дан-

бас», ёсьць iльнямiбiнат, мясакамбiнат, вялiкi чыгуначны вузел. Але пры ўсiм гэтым райком зусiм не займаўся пытаннем работы асобных прадпрыемстваў, не заслухваў даклады гаспадарнiкаў, слаба кiраваў стаканаўскiм рухам.

У святле тых вадзiх, што ставяць вараз у сувязi з падрыхтоўкай і правядзеннем выбараў у Вярхоўны Совет БССР, для мяне — сакратара райкома — зусiм вiдавочна, што агiтацыйна-масавую работу нам неабходна значна палепшыць. Трэба больш аператыўна, канкрэтна кiраваць агiтатарамi, бласдэчыкамi, чыткамi, якi за апошнi час у раёне вылучана вiлкую 1.800 чалавек. Трэба разгарнуць вялкую работу па пастаянны агiтацыi па кандыдатаў, блока камунiстаў і беспартыйных.

За апошнiе паўгоддзе вылучаны значная колькасць партыйных і непартыйных большэвiцкiх, здольных арганiзатарамi мас, якiя апраўдалi сябе на практычнай рабоце. Узьш, напрыклад, тав. Максіменку. Ён раней пратаваў стаўшынi калгаса, а потым быў вылучан дiрктарам Аршанскай МТС. Мiнiстра-траварынай станцыя, якою кiруе тав. Максіменка, перадавая па ўсяму раёну. Усёго вылучана новых кадраў за гэты перыяд 116 чалавек.

Але над пытаннем вылучэння новых кадраў нам трэба iшчэ сур'ёзна паправаць. Больш трэба аказваць iм iнiцыятыўнай дапамогi ў штодзёнай рабоце і павышэннi iх iдэя-палiтычнага ўзроўню.

Камунiсты зусiм правiльна ўказвалi на слабую пастаяную ўнутрыпартыйнай работы ў вiрвичных партарганiзацыях (работа з кандыдатамi, са стачуваючымi, рост вiрвичных партыйных арганiзацый і т. д.). Райком і яго iнструкцыйны апарат зусiм недастаткова былі звязаны з вiрвичным партыйнымi арганiзацыямi. Трэба прама прызнаць, што мяне, як сакратара райкома, не ўдалося пабываць ва ўсiх партыйных арганiзацыях, не ўсё камунiсты мяне ведаюць, як партыйнага кiраўнiка. Гэты сур'ёзны недахоп райком павiнен улічыць у сваёй далейшай рабоце.

Я, малады партыйны работнiк, асабiва адчуваю патрэбу ў дапамозе ад ЦК КП(б)Б і яго аддзелаў. Мiж iншым мне гэтага жывога кiраўнiцтва было недастаткова, асабiва ў пытаннiх агiтацыi і прапаганды. За мiнулае паўгоддзе на бюро ЦК КП(б)Б было заслухана толькi адно пытанне аб рабоце аршанскай партыйнай арганiзацыi — аб правядзеньнi партыйных сходаў у вiрвичных партыйных арганiзацыях. На палепшэнне сувязi ЦК КП(б)Б і яго аддзелаў з раённым партыйным арганiзацыямi XVII з'езд КП(б)Б павiнен звярнуць асабiвае ўвагу.

А. ЧАРНЯКОУ, сакратар Аршанскага райкома партыi.

ПАДРЫХТАВАЦА ДА ЎБОРКІ ВЫСОКАГА ЎРАДЖАЮ

Багатага ўраджаю чакаюць калгаснікі Старобінскага раёна. Вілы на ўраджай паляў. Усе цапер залежыць ад догляду за пасавамі, ад ўзроўня падрыхтоўкі да ўборачнай. Ужо ішпер у кожным калгасе павінны быць прадуманы канкрэтныя меры прыгатавання да арганізацыі ўборачных работ, каб унікнуць страт ўраджаю.

Гэта, аднак, не ўлічваюць кіраўнікі многіх калгасаў раёна, якія не арганізуюць рамонту ўборачных машын. Напрыклад, у калгасе «Чырвоны Кастрычнік», Чапляўскага сельсавета, ёсць 7 жніярак-самасідкаў і адна снопавязалка. Ні адна з іх не адрамантавана, кавалі прастайваюць. У першай брыгадзе нават не паклапаціліся падрыхтаваць калёсы; яны раскіданы, не адрамантаваны. Грабнікі сталі пазаманамі, паржавелі.

Такое-ж становішча і ў калгасе «Чырвоны Дуброва». Аб рамонце маладаран і не думалі, не арганізуюць рамонту транспарта. Кавалі перакінулі на іншую работу.

Дрэна рыхтуюцца да ўборкі ўраджаю ў калгасе «Чырвоная кветка», «Чырвоная горка» і інш.

Калгасы Старобінскага МТС павінны ўбраць 14.000 гектараў зялёных. Між тым, рамонт камбайнаў, трактарных жніярак і іншых ўборачных машын зацягваецца.

Няма ў раёне большэвіцкай трыўглі і за падрыхтоўку кадраў для ўборкі ўраджаю — не рыхтуюць машыністаў, малацільшчыкаў, камбайнераў і т. д. І гэта ў той час, калі калгасы раёна і МТС забягаюцца новымі ўборачнымі машынамі.

Раёны зямельны аддзел — загадчык Пратасеня — і машына-трактарная станцыя — дырэктары Кабаняў і Стукіч — не ўзначальваюць барацьбу за ўзроўню падрыхтоўку да ўборачнай, аператыўна не кіруюць гэтай важнейшай работай. Уборка застане многія калгасы Старобінскага раёна зніжанай, калі кіруючыя раёна арганізацыі не паконачы з бескладотнасцю, калі яны зараз-жа не прымуць канкрэтныя меры прыгатавання.

П. ЛОЙКА.

КАСЬБУ ПАЧАЛІ

ПУХАВІЧЫ. Калгас «Чырвоны бор», Новадзвінскага сельсавета, першым у раёне 7 чэрвеня распачаў касьбу. Паміж брыгадамі заключаны дагаворы сацыялістычнага спаборніцтва.

У першы дзень касьбы 20 калгаснікаў скасілі 11 гектараў сенажаці. Лепшы паказальнік даў брыгадзір 5-й брыгады Сямён Дубовіч і калгаснікі.

Іван Казак, які скасілі па 0,60 гектара, замест нормы 0,35. 62-гадовы калгаснік Якаў Навічок скасіў 0,50 гектара.

У часе абедзенага перапынку з касачнікамі праводзіцца вывучэнне «Палажэння аб выбарах у Вархэйны Совет БССР».

П. НАСВНОУ.

ЗАКОНЧЫЦЬ БУДАЎНІЦТВА СКЛАДАЎ У НАСЕННАВОДНЫХ КАЛГАСАХ

У Беларусі створана 60 насеннаводных калгасаў, якія павінны вырашці ваць высокасортавае насенне для калгасаў і саўгаснаў нашай рэспублікі. У 14 калгасеў у гэтым годзе да ўборачнай кампаніі павінна быць скончана будаўніцтва новых складаў для сартавання насення.

Аднак, на некаторых раёнах, як Капатэвічы, Журавішкі і інш., не толькі не распачата будаўніцтва складаў, але нават не вывезен яшчэ лесаматэрыял.

За падрыхтоўку лесаматэрыялаў цалкам яшчэ адказваюць раёныя вышэйшыя камітэты. Гэта аднак, не хоча зразумець старшыня Капатэвіцкага райвыканкома тав. Касюк, які даў пабудовы складаў ў калгасе «Ленінскі шлях» даў распараджэнне выдзеліць лес за 50 кілометраў. Прычым у выдзеленым дзялянкам адсутнічае будаўнічы лесаматэрыял. А на блізкай адлегласці ад калгаса ёсць лес, прыгодны для будаўніцтва.

Не лепш абстаіць справа і ў Журавішкім раёне, дзе да гэтага часу вызначана толькі 150 кубаметраў лесу для будаўніцтва склада, замест патрэбных 450 кубаметраў. Такое-ж становішча і ў Дрысенскім, Тураўскім, Ельскім і іншых раёнах.

Будаўніцтва складаў у насеннаводных калгасеў мае выключна вялікае гаспадарчае значэнне. Задзякка будаўніцтва складаў можа сарваць захаванне сартаванага насення. Гэтага, на жаль, не хочучы зразумець кіруючыя арганізацыі некаторых раёнаў.

К. ЮРАШЕВІЧ, В. КАРНІЛАУ.

ВЫНІКІ ІСПЫТАЎ У СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

У Пярэвіцкай сярэдняй школе Жлобінскага раёна прайшлі правяральныя іспыты. Вучні і настаўнікі даюць справядліва аб сабей баравіла за высокую напісанаасць, за абыдланне велаі. Ва ўсіх класах праводзіцца пісьмовыя работы па рускай і беларускай мовах. Вынікі гэтых работ па 5, 6 і 7 класах паказалі, што вучні значна павысілі сваю пісьменнасць. У 7 класе «б» беларускі дыктант большасць вучняў напісала на добра і выдатна. Па геаметрыі таксама ёсць ялярныя поспехі; па рускай літаратуры (вусная) большасць вучняў здала на добра і выдатна. Трэба адзначыць, што вучні 7 «в» класа добра засвоілі Канстытуцыю СССР. Толькі 4 вучні атрымалі адзнаку пасрэдна, а ўсе астатнія — добра і выдатна. 5 і 6 класы як па пісьмовых дыктантах, так і па вусных прадметах ідуць на адпаведным узроўні з 7 класамі.

Найбольш адстаючым класам у школе аказаўся 4 «в». Тут вучні дрэнна засвоілі прайдзены праграму па рускай мове. На іспытах на гатаму прадмету вучні давалі запісаны на дошцы невядзікі, па 3-4 словы, сказы і тым не менш іны рабілі па 3-4 памылкі. Гэта гаворыць аб тым, што класная настаўніца тав. Кароўкіна на працягу навучальнага года не змагла дабіцца належнай пісьменнасці вучняў свайго класа.

Ф. НАМАРОУ.

„ПРАВДА“

ПАСТАНОУКА МАСКОУСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА ТЭАТРА РЭВОЛЮЦЫІ

Невядзіка чыгуначная станцыя. Характэрны ўкраінскі пейзаж; чыстае, блакітнае неба, паркі, якія за ім — сцяжэнкі. З пачатку на радыё ажывае пераборскі рабочы Кузьма Ражкоў і яго дачка Наталія. З пачатку на шылах ідзе ў Сібір шукаць працу ўкраінскі селянін-бандэра Тарас Галота. Тут адбываецца знаёмства двух асобных герояў спектакля. Іх шчырае дружба, сумесная барацьба ўсвабодзіць сабой ленынскі-сталінскі саюз пролетарыята і працоўнага сялянства.

Украінскі селянін Тарас доўга шукаў працу, але не мог яе знайсці. Хоць самадзяржаўе і ажывае, але становішча працоўных ніколі ад гэтага не паляпшылася.

— Цара скінулі, — гаворыць Тарас, — а чаму «парадак» для мужыкоў пакінулі?

І гэты «парадак» навядзілі памешчыкі, капіталісты і кулакі пры дапамозе кулі і палёты жандармаў. Пад драматычнае размова асэрэ і меншавікоў жандары распраўляліся з сялянамі за захоп памешчыцкай зямлі і маёмнасці.

Нарастае абурэнне народа. Ён улімаецца на барацьбу супроць капіталістаў, памешчыкаў і іх аборонаў — асэрэ і меншавікоў. Гэта паказана ў кароткім, яркім мітэнгу на станцыі, у зарые чарніцкіх магілаў. Пепербургскі рабочы Кузьма заклікае сялянства быць гатовымі да апошняй рашучай барацьбы!

Так праўдзіва і вобразна паказваецца ў спектаклі нарастанне рэвалюцыі ў вёсцы, па ўсёй краіне.

Наступны акт паказвае нам падрыхтоўку да вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі ў Пепербургу.

Пад удзелам рабочага-большэвіка Кузьмы Тарас едзе ў сэрца рэвалюцыйнай Расіі — Пепербург. Пролетарыят Пепербурга, матросы, салдаты пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі на чале з Леніным і Сталіным рыхтуюцца да рашучай бітвы. У гэтую барацьбу па галавой уваходзіць Тарас. Тут, у рэвалюцыйным Пепербургу, у большэвіцкай партыі знаходзіць ён працу, якую шукаў усё жыццё.

— Я знайшоў працу, — гаворыць Тарас, ажываючыся да В. І. Леніна ў Смольным і дзень паўстання, — запішыце мяне ў саюз партыі.

У вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі знайшоў працу ўсё працоўнае сялянства, паказанае на сцэне ў вобразе Тараса Галоты. Рабочы клас, партыя большэвіцкая па чале з Леніным і Сталіным паказалі сялянства дарогу да працы. Увесь вялікі савецкі народ пайшоў за партыяй Леніна-Сталіна па гэтай дарозе ў знайшоў працу — прышоў да радаснага і шчаслівага жыцця ў краіне сацыялізма.

Як сялянства, так і пролетарыят у часе Кастрычніка былі неадарваны па сваёму складу. Меншавікі і асэрэ мелі іхны ўплыў на некаторую частку адсталых рабочых і сялян, атруцілі іх сядомасцю. І гэта знайшоў сваё яркае адлюстраванне ў спектаклі: карціна ў кватэры Кузьмы, калі ён перамае дружбу са сваім братам, стаўным меншавіком; карціна ў палку — барацьба сялянства, апрагнутага ў шыны, і інш.

У спектаклі праўдзіва і ярка паказана гісторыя гераічнай барацьбы рабочага класа нашай краіны ў саюзе з працоўным сялянствам пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі на чале з Леніным і Сталіным за сваё вызваленне, за пераборку ўсю чалавечтва. Нявідак была гэтая барацьба! Многа перашкод стаяла на шляху да поўнага вызвалення працоўных.

Важнейшай алярой контррэвалюцыі былі меншавікі, асэрэ і подлая адрацнікі, заклікалі ворагаў народа, троякі, бурхарыяны, зноўцы, каманевы і іпш. Банальныя згняў у асобе меншавіка Дана (артыст Е. П. Зорын і В. А. Мескаці) і асэра Гона (арт. А. О. Кастамалоцкі) паказана праджыніцкая роля меншавікоў і асэрэ ў вяртэнні ворагаў буржуазіі, ганіляроў свабоды народа і незалежнасці ўсёй краіны. Надзвычай удапа паказана адрацніцкая роля Зноўца і Каманева. Слова Керэнкаскага (засуджаны артыст рэспублікі М. Ф. Астапаў), што зрада

ліці артыкул Зноўца і Каманева ў меншавіцкай газеце «Новае жыццё» больш дапамог яму ў барацьбе з рэвалюцыйным чыном яго контррэвалюцыя, як не трэба быць альяванцам сапраўднасці і характэрнаму подлая дэяні адрацніцкай рэвалюцыі. Неадра Керэнкаскага аўдые, што Каманев і Зноўца «выратуюць» Расію ад Леніна і абыяка пабудаванне помнік гэтым верным лаякам буржуазіі. Такая-ж агідная роля Троцкага і Бухарына ў вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі. На іх разлічвалі контррэвалюцыйныя генералы ў барацьбе з рэвалюцыяй, большэвіцкай партыяй, Леніным і Сталіным, больш чым на свае вайсковыя часці. Праўдзівы і яркі паказ адрацніцкай ролі ўсіх ворагаў народа — меншавікоў, асэрэ, траістаў, зноўцаў і бурхарыянаў — у вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі, з'яўляецца адным з найбольш важных дэталей момантаў спектакля.

Важнейшым поспехам тэатра з'яўляецца паказ на сцэне дарагога, усёмі любимага вобразе гена чалавечтва Владзіміра Ільіча Леніна, непахіснага барацьбіта супроць усіх і ўсіх ворагаў партыі і народа, бяспрашнага правадзіра рэвалюцыі.

Паказ вобразу В. І. Леніна на сцэне важная падзея ў тэатральным і грамадска-палітычным жыцці нашай краіны. Перад тэатрам стаяла адназначна і галаворава задача — паказаць вобраз В. І. Леніна такім, якім ведае яго вялікі савецкі народ, усё чалавечтва, акому-б надарваў кожны. Вялікі поспех, якім карыстаецца спектакль у Менску, цэлыя і ўдзямы, з якімі сустракае глядач вобраз незабудлівага Леніна на сцэне, гаворыць за тое, што тэатр справіўся з пастаўленай задачай.

Незабудлівае ўражанне пакідае сценка сустрачкі В. І. Леніна ў украінскім селянінам Тарасам Галотай у Смольным, гуртка па тэлефону са Сталіным, выступленне на 3-м з'ездзе Саветаў.

Заслужаны артыст рэспублікі М. М. Штраух зноў перадае ў спектаклі асобныя рысы незабудліва Ільіча. Ленінская вера ў масы, любоў да народа, не навядзе да ворагаў і бяспрашнасць у барацьбе пераможца ім з усёй праўдзіваасцю і пераканаўчасцю.

Удала перадааны артыстам характэрныя дэталі, уласцівыя В. І. Леніну. Знешні вобраз, паходжа, жэсты, гутарка — усё гэта зроблена з магчымай закладнасцю, старанна, любіва. Глядач вельмі шчыра сустракае дарга, любімы вобраз В. І. Леніна на сцэне.

Заслужоўвае ўвагі шчыра ігра А. І. Шчаўня ў ролі Кузьмы і Г. А. Алейчыка ў ролі Тараса. Яны стварылі яркія вобразы, якія ўсвабодзілі ў сабе характэрныя рысы рабочага і селяніна. Нам адзначаць тое, што ў першым акце ў тав. Алейчыка ўсё-ж запыліне жэстаў і рухаў, якія ў другім і трэцім актах цалкам знікаюць у яго іграх.

Астатнія ролі не гледзячы на іх впаўнячасць у спектаклі, зроблены артыстамі тэатра а поўным веданнем спраш. Вобраз галавы чаювага контррэвалюцыйнага ўрада перадаў заслужаны артыст рэспублікі М. Ф. Астапаў. Керэнкаскага і яго выхаванні атрымаў гістарычна праўдзівым, выклікаючы да сабе агулу.

Замалюнка шчыра ігра моабі артыстаў тэатра.

Спектакль пастаўлен заслужаным лаяком мастацтва Н. Петровым. Мастацтва афармленне лаяра вобразна Ф. Ф. Кандраціевым. Музыкальна афармленне З. А. Галышова і І. М. Мерэцкова дапамагалі ўспрымаць спектакль. Трэба адзначыць ўдзяльную работу грэмера І. С. Кучыліна, які удапа перадае знешні выгляд В. І. Леніна.

Ф. КАНСТАНЦІНАУ.

ПАД СЦЯГАМ АДЗІНАГА ФРОНТУ

ПРАГА, 9 чэрвеня. (БЕЛТА). Хваля антыфашысцкіх выступленняў па ўсёй Чэхаславакіі нарастае з кожным днём. З розных пунктаў Чэхіі, Славакіі і Маравіі паступаюць весткі аб ізаляцыі фашысцкіх партый.

Трынаццаць дзяўчын горадзе Глубокай (Дэста-ямянскага вобласці) адбылася дэманстрацыя тысяч членаў усіх антыфашысцкіх саюзаў нямецкай моладзі, якая прайшла пад лозунгам барацьбы за незалежнасць Чэхаславакіі — супроць аграсіі германскага фашызму яго гейлэнгаўскай агенцыі.

У сувязі з падрыхтоўкай да трынацці муніцыпальных выбараў 12 чэрвеня ў розных пунктах Паўночна-заходняй часткі Чэхіі і Славакіі адбыліся сходы і мітынгі, арганізаваныя чэшскай партыяй і чэшскай сацыял-дэмакратыяй. У горадзе Унчэіне на людным сходзе выступалі прадстаўнікі камуністаў і нямецкай сацыял-дэмакратычнай партыі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

У сектары Пуэбла дэ Вальверде (на паўднёвым усход ад Торуэла) мясціны пры падтрыманні значных сіл авіяцыі і танкаў атакавалі вялікімі масамі пазіцыі рэспубліканцаў і цалюю цяжкіх страт крэху прасунуліся наперад. У раёне Лінарес дэ Мора (на ўсход ад Торуэла) і на вышыні 1904 рэспубліканцы адбілі ярэсныя атакі мясцінкіяў. Далей на ўсход, у раёне Вістэбаль, пазіцыі на Мас дэ Ісідро некалькі разоў пераходзілі з рук у рукі. Мясцінкіякі кінулі значныя падмаванні і тэхнічныя сродкі на ўтрыманне гэтых пазіцый. Не гледзячы на гэта, у выніку бою яны асталіся ў руках рэспубліканскіх войскаў.

Ранішай 8 чэрвеня 9 трохматэрыя фашысцкіх самалётаў «Савойя» бандыравалі ў правінцыі Херона і Фігерас, размешчаныя за 25 кілометраў ад французскай граніцы. Бомбы нага размеру ўпалі ў цэнтры горада зруйнавалі 23 будыні, у тым ліку школу, большыя і прытулак для селян. У выніку фашысцкага набігу горадзе залічана каля 40 забітых і 60 раненых сярод грамадзянскага селяніцтва.

ДЗЕЯННІ АВІАЦЫІ

Па паведамленню агенцтва Эспанья, на фронце Леванта рэспубліканскія знічальныя самалёты прымуцілі аскладзілі фашысцкіх самалётаў прыняць бой. Фашысцкія самалёты збіраліся бамбардзіраваць рэспубліканскія пазіцыі. Рэспубліканскія лётчыкі збілі два самалёты германскай маркі «Мессершміт». Узят у палон адзін лётчык, які спусціўся на парашутне і аказаўся немцам.

МЯСЦЭЖНІ ПАТАПЛІ ФРАНЦУЗАК

ЛОНДАН, 9 чэрвеня. (БЕЛТА). Пад паведамленнем карэспандэнта ад тава Рэйтэр, згора самалёты мясціны падверглі бамбардзіроўцы францыз пароход «Брысан», які стаў у п. Данія і англійскае судно «Айседор» парту Кастэльён.

У выніку бамбардзіроўкі на б. «Брысан» забіты кантраляёр кампаніі неумшанно, англійскі ад. Данжэ і англійскі марак. Пароход таўнуў.

Англійскі пароход «Айседор» шкджан у выніку бамбардзіроўкі.

АНТЫФАШЫСЦКІЯ ВЫСТУПЛЕННІ ПОЛЬСКАГА СЯЛЯНСТВА

ВАРШАВА, 8 чэрвеня. (БЕЛТА). На гледачым па цэнзурнай рагаткі, у польскім друку публікуюцца некаторыя падзеі антыфашысцкіх выступленняў польскага сялянства.

Пад паліках апазіцыйных газет, 5 і 6 чэрвеня масавыя сялянскія мітынгі прайшлі ў 180 з 241 паветаў Польшчы. Лік сялян, удзельнічаўшых у мітынгах, вызначаецца звыш і мільёна чалавек.

Ва вестках газет «Робітнік», на многіх мітынгах выступалі рабочыя дэлегаты. Адавачы актыўны ўдзел у мітынгах жанчыны, газеты, у прыватнасці, паведамляюць, што на мітынг у новае ўдзельнічала асобна жаночае лона ў 300 чалавек. У Лодзкім ўдзельнічалі 2 тысячы арганізаваныя жанчыны «Гэты факт», — піша газета «Кур'ер польскі», — заслужоўвае асаблівае ліч, бо ён з'яўляецца сімвалам тэлі ліч амен, якія перажываюць пільнае вяска.

Той-жа «Кур'ер польскі» паведавае, што ахова сялянскіх мітынгаў п. дзейнасць спецыяльнымі атрадамі са свайго моладзі.

Размак сялянскіх выступленняў Польшчы з'явіў вельмі моцнае жанне на палітычныя колы і друку.

Размак сялянскіх выступленняў Польшчы з'явіў вельмі моцнае жанне на палітычныя колы і друку.

Закрыццё кітайскага пасольства ў Токіо

ХАНЬКОУ, 9 чэрвеня. (БЕЛТА). Па рашэнню кітайскага ўрада кітайскае пасольства ў Токіо з 11 чэрвеня поўнаасоўна спыніла сваё дзейнасць. Ва ўрадавым паведамленні гаворыцца, што кітайскія дыпламатычныя і консульскія прадстаўнікі пасля пачатку ваенных дзеянняў правадзілі, наколькі гэта было магчыма, выконваць свае абавязкі па абароне інтарэсаў кітайскіх грамадзян, якія нічэ асталіся ў Японіі. Аднак палітыка правакацыі, якую японскія ўлады праводзілі ў мэтах лаянення кітайскіх консульстваў, была тым прыменена і ў адносінах кітайскага пасольства.

19 і 22 мая каля 80 асоб, завершаных атрадамі і прывішчца хара, уварвалі памішканне кітайскага пасольства Токіо і патрабавалі ад супрацоўнікаў ачысціць памяшканне. Японскія ўлады не падтрымалі ніякіх мер да спынення падобных дзеянняў і тым самым заахвалілі арганізацыю падобных правакацыяў.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ

ХАНЬКОУ, 9 чэрвеня. (БЕЛТА). Пасля адыходу кітайскіх войскаў з Каіфэна ваенныя дзеянні ў зоне Лунхайскай чыгункі перанесены на захад ад Каіфэна, у раён Чжунмоу. 7 чэрвеня ўвесь дзень бой прадаўжаўся на ўсход ад Чжунмоу. Кітайскія войскі ўмацоўваюць абарончыя пазіцыі на ўзвышшах.

дзе працоўнае японскіх механічных частей будзе значна згруджэння. У раёне на паўднёвым ад Каіфэна таяскія войскі прадаўжаюць утрымліваць пазіцыі на лініі Чэньлю-Тайцэ Футоу.

Наменскі адзнака рэдактара І. М. ОФЕНГЕЙМ.

МАСКОУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ ТЭАТР РЭВОЛЮЦЫІ (шамаіны Дзяржаўнага тэатра) 10 чэрвеня «ФУНТЭ ОВХУНА» (Овечий источник) Пачатак у 8 г. 30 м. вец. Блеты ў касе тэатра з 12-2 і з 5 г. вец. Кінатэатр «Чырвоная горка» ЗАНІЭЗУР Кінатэатр «Пролетары» 1. ПЕДРО. 2. «ИНОСТРАНКА» Кінатэатр «Інтэрнацыяналь» ДЗЯРЖАУНЫ СІНАЦІАЦІА НА СІАТКАНІНЕ Кіно «Лявонка» НЕУСТІ-ШЫММЯ Дзяржаўны кінатэатр ДАВАДАЦЦА

ДЗЯРЖАУНЫ (дар Іва Горкага, тэл. 22-725). Сёння Вялікае Прадстаўленне ў 8-х аддзяленнях. Пачатак у 9 г. веча. Каса адкрывае з 12 да 2 г. і з 5 да 9 г. Прымаюцца ЗАЯВКІ на наступныя месцы са сідкай 25 зроч. ДЗЯРЖАУНЫ ЗВЯР'ЯНЕЦ ПЛЯЦ ВОДІ Прыбыў влікі транспарт ЗВЯРОУ Звяр'янец адкрывае штодзённа з 9 г. ран. да 11 г. веч. Звяр'янец астаецца на самыя кароткі час.

БЕЛАРУСКІ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ ІНСТЫТУТ НКЗ СССР абвясчае ПРЫЕМ студэнтаў НА 1938/39 ВУЧЭБНЫ ГОД на 1 курсе НАСТУПНЫХ ФАКУЛЬТАТАў: 1. АГРАНАМІЧНЫ і пал'водчы і селекцыйны аддзяленнях. 2. ЗАТЭХНІЧНЫ. 3. АГРАХІМІА ГЛЕБАЗНАСТВА. 4. ІНЖЫНЕРНА-ЗЕМЛЕПРАДАКАВАЛЕННЫ. Прыём заяў да 1 жніўня. Прыёмныя іспыты з 1 да 20 жніўня. Пачатак заняткаў з 1 верасня. Да заявы прыкладваюцца наступныя дакументы: падрабязная аўтабіяграфія, атэстат аб скончэнні сярэдняй навучальнай установы (арыгінале), тры зваротныя фотакарткі, даведка аб адпаведнасці да вайсковых службаў (для ваеннаабавязаных). Папарт праф'яцыйнае асабіста. Для жадаючых па ступіні у ІНСТЫТУТ АРГАНІЗАВАНА ВІСІПНА ПА ПУБЛІКАЦЫІ ВУСНАЯ КАНСУЛЬТАЦЫЯ НА ФАХ ІСХІМАНАЦЫЯННІХ ПРАДМЕТАХ. Заявы дасылалі на Іва Горкага Інстытута па адрасу: гор. Гора, БССР, сельскагаспадарчы Інстытут. ДЫРКІЦЫЯ.

ЗАВОЧНЫ СЕКТАР БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА ЮРЫДЫЧНАГА ІНСТЫТУТА абвясчае ПРЫЕМ студэнтаў НА 1938-39 ВУЧЭБНЫ ГОД. ЗАВОЧНЫ СЕКТАР ЮРЫДЫЧНАГА ІНСТЫТУТА РЫХТУЕ ЮРЫСТАў ДЛЯ РАБОТЫ ў ОРГАНАХ СУДА, ПРАКРУРАТУРНІХ, СІДЛІТВА, ПАТАРЫЯТА, АДКАТАТУРНІХ, АРЕНТА ЖКА і ў ЮРЫДЫЧНЫХ АДДЭЛАХ ДЗЯРЖАУНАГА КААПЕРАТЫўННА І ПРАМАДІСКІХ АРГАНІЗАЦЫІ. Асоба, скончыўшыя звання юрыдычных Інстытута, атрымаюць дэплам і ўсе правы скончыўшых спецыяльнага юрыдычнага Інстытута. Тэрмін навучання 4 год. У Інстытут прымаюцца грамадзяне (без абмежавання ўзроста) якія маюць сярэдняе адукацыйнае (за дзевяцігодку, тэхнікум, рабфак), скончыўшыя яшчэ ў 1933 г. школу ІІ ступені — дзевяцігодку, або трохгодня — да бакі сямігодкі — профішколы ў БССР ці ўССР, а таксама скончыўшы поўную сярэдняю школу ў парадку экстрэнта, адзіна прыёмныя іспыты, згодна ўстаноўленаму правілам прыёму ў ВНУ. Скончыўшыя дзевяцігодку і маючыя на асобных прадметах адзнаку «выдатна», а на астатніх прадметах (рысаванне, чарчванне, спева, музыка, фізкультура) адзнаку «добра», прымаюцца без іспытання. Іспыты — з 16 па 31 жніўня. Пачатак заняткаў — з 15 верасня 1938 г. Заявы аб прыёме, а прыкладаннем атэстата сярэдняй школы, аўтабіяграфіі, даведкі і трох зваротных фотакартак, — падальць у завочны сектар юрыдычнага Інстытута з 1 чэрвеня па 20 жніўня па адрасу: г. Мінск, Універсітэцкі гарадок, галоўны корпус, пакой 314. Тэл. 29-753. ДЫРКІЦЫЯ.

ДА ВЕДАМА ўРАЧОў І ЛЯЧЭБНЫХ УСТАНОў ДАВОДЗІЦЦА ДА ВЕДАМА ўРАЧОў НІ